

ВЕСНИК

Віцебскага дзяржаўнага
універсітэта

НАВУКОВЫ ЧАСОПІС

*Выдаецца з верасня 1996 года
Выходзіць чатыры разы ў год*

2008 № 2(48)

ЗАСНАВАЛЬНИК: установа адукацыі «Віцебскі дзяржаўны
універсітэт імя П.М. Машэрава»

Рэдакцыйная калегія:

А.У. Русецкі (галоўны рэдактар),
А.Л. Гладкоў (нам. галоўнага рэдактара),
Г.І. Міхасёў (нам. галоўнага рэдактара),
А.І. Мацяюн (адказны сакратар),
С.Л. Багамаз, В.М. Бібіла, А.В. Ванкевіч, М.Ц. Вараб'ёў,
Г.А. Васілевіч, Я.А. Васіленка, Н.С. Віслабокава,
В.І. Гірановіч, Т.В. Катовіч, В.П. Клімовіч, В.А. Космач,
В.Я. Кузьменка, В.М. Куліева, І.Л. Лапін, С.А. Матораў,
Г.М. Мезенка, В.М. Мінаева, П.І. Навіцкі, В.І. Несцяровіч,
А.А. Несцярэнка, В.П. Пракапцова, І.М. Прышчэпа,
М.М. Расолаў, Э.І. Рудкоўскі, Ю.А. Русецкі, М.А. Слямнёў,
М.К. Талочка, Т.М. Тузова, І.А. Фурманаў, У.Л. Фядотаў,
У.М. Хоміч, А.Г. Цікавенка, Ю.М. Чурко,
І.І. Шматкоў, У.А. Янчук

Адрас рэдакцыі:

210038, Віцебск, Маскоўскі пр-т, 33,
пакой 123, т. 22-33-79
E-mail: rio@vsu.by
<http://www.vsu.by>

Рэдактар	А.М. Фенчанка
Камітэтры набор	Г.У. Разбоева
Карэктар	А.В. Говарава

Рэгістрацыйны № 1313 ад 2.07.1999.
Ліцензія ЛІВ № 02330/0056790 ад 1.04.2004.
Надпісана ў друк 17.06.2008. Фармат 70x108 1/8. Папера друкарская. Рызографія.
Ум. друк. арк. 31,50. Ул.-выд. арк. 13,18. Тыраж 105 экз. Заказ 87.
Выдавец і паліграфічнае выкананіе – установа адукацыі
«Віцебскі дзяржаўны універсітэт імя П.М. Машэрава»
210038, г. Віцебск, Маскоўскі праспект, 33.

ЗМЕСТ

Агульныя пытани

<i>Русецкий А.В., Орлова А.П.</i> Верность педагогическому призванию: к 90-летию со дня рождения П.М. Машерова	3
--	---

Філасофія. Сацыялогія. Паліталогія

<i>Табачков А.С.</i> Историческое прошлое: теоретическое объяснение или интерпретативная презентация?	10
<i>Качан Г.А., Моторов С.А., Моторова Н.С.</i> Тенденции развития социальной активности молодежи в условиях вуза	14
<i>Васильков П.С.</i> Физическая активность и ее влияние на качество здорового образа жизни	18
<i>Толочко А.Н.</i> Политическая оппозиция и терроризм	23

Гісторыя

<i>Краско Г.Г.</i> Проблемы трансформации системы советских органов государственной безопасности (1943–1960 гг.)	28
<i>Гаравая А.А.</i> Рэфармаванне вышэйшай філалагічнай адукцыі ў Беларусі ў сярэдзіне 50-х – пачатку 60-х гг. ХХ ст.	33
<i>Эльмалян А.С.</i> Ливия и США: проблемы и перспективы двухсторонних отношений	39
<i>Здановіч У.В.</i> Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: гістарыяграфія праблемы (1940–1980-я гг.)	45

Права

<i>Лукашэнко А.А.</i> Понятие и сущность местного налогообложения ...	52
---	----

Педагогіка

<i>Орлова А.П., Тетерин В.В., Тетерина В.В.</i> Разработка теоретических основ трудового воспитания учащихся в советской школе (70-е – конец 80-х гг. ХХ века)	56
<i>Русецкий Ю.А.</i> Институт повышения квалификации в формирующемся социально-инновационном пространстве	62
<i>Галузо И.В.</i> Педагогические аспекты формирования естественно-научного мировоззрения школьников в курсе физики	70
<i>Турковский В.И., Терещенко Е.В.</i> Теоретико-методические основы методологической подготовки магистрантов к проведению педагогических исследований	77

Мовазнаўства

<i>Вардомацкий Л.М.</i> Памятники письменности Верхнего Подвінья в контексте истории белорусского языка	83
<i>Лапушинская Н.О.</i> Фразеологизмы с лексемами «названия частей головы» в восточнославянских и западногерманских языках	90
<i>Тулинова О.А.</i> Механизмы представления референции в бэджевых текстах	96
<i>Плеханова Т.Ф.</i> Риторическая метафора в художественном дискурсе	102

9. Франция простила Ливию // www.albayan.co.ae 08.10.01. – С. 2.
10. Франция стремится к хорошим отношениям с Ливией // www.aljazeera.net 10.01.04. – С. 3.
11. Самиловский, Л.В. Экспансия американского империализма на Ближнем и Среднем Востоке / Л.В. Самиловский – М.: МГУ, 1978. – С. 195.
12. Блэр сегодня встречается с полковником Каддафи в Триполи // Индепендент. – Лондон, 2004, 30 марта. – С. 3.
13. Соревнование в улучшении отношений. Казем Махмуд // Ж. «Аль-Ватан». – Кувейт, 2004, 1 февраля. – С. 22.
14. Запад очаровывает Ливийского льва // www.lenty.ru 23.03.01. – С. 3.
15. Полковник Каддафи совершил исторический визит в Брюссель // www.aljazeera.net 28.04.04. – С. 1.
16. Министр иностранных дел Ливии совершил исторический визит в Англию // www.al_hakika.com 05.02.04. – С. 2.
17. В Нидерландах начался судебный процесс по делу Локкерби // www.washingtonpost.com 06.05.99. – С. 1.
18. Ливия признала ответственность за Локкерби // www.utro.ru 25.05.2000. – С. 2.
19. Ливия присоединяется к организации по запрещению химического оружия. www.utro.ru 15.01.01. – С. 3.

S U M M A R Y

The problems and perspectives of bilateral relations between Libya and the USA since the establishment of diplomatic contacts are considered in the article. The directions and forms of their collaboration on different questions are emphasized.

Поступила в редакцию 23.06.2007

УДК 94(47+57)«1941/45»+930(476)

У.В. Зданович

Акупацыйны рэжым на тэрыторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны: гістарыяграфія праблемы (1940–1980-я гг.)

За гады, якія прыйшлі пасля Вялікай Айчыннай вайны, беларускімі навукоўцамі падрыхтавана вялікая колькасць прац самых разнастайных жанраў, прысвяченых акупацыйнаму рэжыму на тэрыторыі нашай краіны. Разам з тым, многія пытанні патрабуюць дадатковага вывучэння. Каштоўную дапамогу навукоўцам у вырашэнні новых задач можа аказаць гістарыяграфічны аналіз праблемы. У шэрагу прац беларускіх даследчыкаў па гістарыяграфіі дадзенай тэмі, пераважна артыкулаў, матэрыялаў канферэнцый адлюстраваны некаторыя пытанні вывучэння гісторыі Беларусі перыяду акупацыі [1–2].

Аднак, выдадзеныя ў разглядаемы перыяд працы не даюць поўнага ўяўлення аб аўтэнтычнай і сутнасці літаратуры па пытаннях акупацыі. Аналіз апублікованых гістарыяграфічных крыніц па праблеме, з'яўляецца мэтай дадзенага артыкула.

Некаторыя аспекты акупацыйнай палітыкі германскіх улад на тэрыторыі Беларусі ўтрымліваліся ў навукова-папулярных працах, публіцыстычных артыкулах, у першую чаргу, партыйных і дзяржаўных кіраунікоў рэспублікі. Так,

у працы П.К. Панамарэнкі «Партызанскі рух у Вялікай Айчыннай вайне» прыводзяцца канкрэтныя факты злачынстваў акупантай, вызначаеца колькасць знішчанага насельніцтва на май 1942 г. – больш за 700 тысяч чалавек [3].

У гады вайны з'явіліся першыя абагульненныя дадзеныя аб рэалізацыі палітыкі нацысцкай Германіі на тэрыторыі Беларусі, якія ўтрымліваліся ў матэрыялах Надзвычайнай дзяржаўной камісіі. Паводле звестак НДзК, у Беларусі захопнікі знішчылі больш за 2 млн 200 тыс савецкіх грамадзян, разбурылі і спалілі 209 гарадоў, гарадскіх пасёлкаў, 9200 вёсак, вывезлі ў Германію каля 380 тысяч чалавек [4]. Камісія працавала па гарачых слідах падзеі і, па сутнасці, узяла на ўлік тыя факты, якія ляжалі на паверхні. Таму дадзеныя, атрыманыя камісіяй, з'яўляюцца прыблізнымі. Аб тым, што названыя лічбы не з'яўляюцца канчатковымі, дарэчы, гаворыцца ў матэрыялах НДзК. Аднак, нягледзячы на гэта, такое меркаванне заставалася пануючым у савецкай і айчыннай гісторыяграфіі да сённяшняга часу.

Літаратура, якая выходзіла ў часы вайны, мела ў асноўным палітыка-агітацыйныя характеристыкі, якія была накіравана на паказ насельніцтву сутнасці акупацыйнай палітыкі, мабілізацыю насельніцтва на барацьбу супраць захопнікаў. Навукова-даследчыя працы, у якіх першыяд створана не было. У гады вайны былі закладзены асновы партыйна-дзяржаўной канцепцыі асвялення гісторыі Беларусі перыяду нямецкай акупацыі – характеристыка акупацыйнага рэжыму, у першую чаргу, злачынстваў, здзейсненых захопнікамі, з'яўлялася фонам для паказу арганізаванага Камуністычнай партыі ў широкага супраціўлення на акупіраванай тэрыторыі.

У першое пасляваеннае дзесяцігоддзе дадзеная канцепцыя атрымала аргументаванне ў манографіі Л.Ф. Цанавы [5]. Канцептуальную накіраванасць узмацняла і структурная пабудова працы. Характар акупацыйнага рэжыму паказаны ў загалоўках параграфаў трэцяга раздзела: «Партызаны геройски отбиваюць ажесточенныя контратакі крупных сил фашистских оккупантов, очищаючыя от них новые районы», «Партызаны прижали гитлеровцев к линиям коммуникаций», «Партызаны громят врага и сковывают его силы» і іншыя.

Гісторыяграфія па праблемах гісторыі Беларусі перыяду вайны стала заўважна папаўняцца пасля XX з'езда КПСС. Большая даступнасць да архіўных крыніц, увядзенне ў навуковы ўжытак раней невядомых дакументаў садзейнічалі з'яўленню новых даследаванняў па праблеме. У пэўнай ступені актыўізацыі навуковых даследаванняў па тэме спрыяла мемарыялізацыя падзеі мінулай вайны. Так, у ходзе стварэння мемарыяльнага комплексу «Хатынь» навукоўцамі, краязнаўцамі, відавочцамі быў сабраныя багаты фактычны матэрыял, які істотна дапаўняў звесткі Надзвычайнай дзяржаўной камісіі. На жаль, абмежаваны доступ да дакументаў, акцэнтацыя ўвагі гісторыкаў на паказе пераважна партызанскаага руху і падпольнай барацьбы не дазволілі даследчыкам у поўнай меры выкарыстаць каштоўныя дакументы і матэрыялы. Тым не менш, частка з сабранага ўбачыла свет у выглядзе артыкулаў, выступленняў на канферэнцыях. У прыватнасці, на міжнароднай канферэнцыі «Акупацыйны рэжым нацыстаў у Еўропе: яго формы, метады і развіццё», якая адбылася ў 1963 г. у г. Карлавы Вары, з прыцягненнем новых дадзеных, раней невядомых даследчыкам, аб сутнасці і праяўленнях акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі паведамі беларускія гісторыкі І.С. Краўчанка, А.І. Залескі, Н.В. Каменская, П.П. Ліпіла, В.Ф. Раманоўскі, І.П. Хаўратовіч, А.Л. Манаенкаў, А.В. Сямёнаў. У выступленнях навукоўцаў прыводзіліся канкрэтныя факты аб дзейнасці некаторых воінскіх часцей, падраздзяленняў СС, гвалтоўным выважэ насељніцтва Беларусі на працу ў Германію, знішчэнні насељніцтва, у тым ліку і грамадзян другіх краін, аб парушэннях нацыстамі міжнародных законаў у адносінах да ваеннапалонных, умовах утримання людзей у канцлагерах [6].

айніе» пры-
а колькасць
век [3].
рэалізацыі
валіся ў ма-
к НДЭК, у
грамадзян,
вывезлі ў
чых слядах
ерхні. Таму
што называ-
матэрыялах
лануючым у

палітыка-
насці акупа-
захопнікаў.
гады вайны
ння гісторыі
йнага рэжы-
гасціўлення

трымала аб-
санасць уз-
рэжыму пака-
січески от-
гантов, очи-
лініям ком-
сае.

айны стала
санасць да
документаў
ней ступені
пізацыя пад-
плексу «Ха-
фактычны
камісіі. На
рыкаў на па-
зволілі дас-
матэрыялы.
артыкулаў,
канферэнцыі
«звіццё», якая
дадзеных, ра-
йнага рэжы-

Краўчанка,
Хаўратовіч,
одзіліся кан-
яленняў СС,
ю. знішчэнні
х нацыстамі
х утримання

На базе дакументальных крыніц з'явіліся новыя навуковыя працы, сярод якіх неабходна выдзеліць манаграфіі В.П. Раманоўскага. У кнізе «Саўдзельнікі злачынствах» найбольш поўна на той перыяд быў дакументальна асветлены чымяцкі акупацыйны рэжым і яго наступствы ў рэспубліцы. Аўтар раскрывае мэты акупацыйной палітыкі, паказвае сістemu ўлады і кіравання на захопленых тэрыторыях. Як сродак масавага знішчэння насельніцтва В.П. Раманоўскі разглядае нямецкія лагеры і турмы. Пацвярджэннем навуковых высноў аўтара служаць прыведзеныя факты аб масавых расстрэлах, карцеах экспедыцыях разнастайных родаў нямецкіх войск, аб конкретных месцах высымання грамадзянскага насельніцтва і ваеннапалонных, некаторыя вынікі зісанамічнай і сельскагаспадарчай палітыкі акупантатаў. Каштоўнасць манаграфіі павялічваюць фотаматэрыялы, у першую чаргу фотакопіі некаторых документов акупацыйных улад і калабарантаў. Упершыню ў беларускай гісторыографіі даследчык прыводзіць дадзенія аб колькасці людскіх страт па абласцях Беларусі. Як паведамляе аўтар, «усяго было знішчана 2219316 чалавек, у тым ліку 1409225 мірных жыхароў і 810091 ваеннапалонных, 377776 чалавек было вывезена ў Германію [7]. Прыведзеныя з колькасцю да аднаго чалавека лічбавыя дадзенія выклікаюць пэўны недавер. На наш погад, правесці такі дакладны падлік немагчыма. Праца значна выйграла б, калі б гісторык пракаменціраваў табліцы і адзначыў прыблізны характар прыведзеных паказчыкаў.

У 1970–1980-я гг. асноўная частка беларускіх навукоўцаў пайшла па шляху звязлення асобных аспектаў акупацыйной палітыкі германскіх улад у адрозненне ад В.П. Раманоўскага, які правёў комплекснае даследаванне акупацыйнага рэжыму. Важным накірункам становіцца вывучэнне аграрнай палітыкі акупантатаў. Асаблівае значэнне ў рэчышчы дадзенай тэмы мае манаграфія А. Фактаровіча «Крах аграрнай политики немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии», асновай для напісання якой сталі матэрыялы, выяўленыя аўтарам у партыйных, дзяржаўных, ведамасных архівах розных гарадоў і рэспублік СССР. Асноўная ўвага ў працы надаецца пытанням рабавання сельскай гаспадаркі Беларусі, вывазу аграрнай прадукцыі, дзейнасці партызан і падпольшчыкаў. Аналізуочы аграрную палітыку акупацыйных улад, аўтар выдзяляе тры яе асноўныя этапы – з лета 1941 г. да пачатку вясны 1942 г., з вясны 1942 г. да лета 1943 г., з лета 1943 г. да поўнага вызвалення Беларусі. Несумненню каштоўнасць уяўляюць харкторыстыкі і функцыі мясцовых органаў кіравання па правядзенні аграрных мерапрыемстваў акупантатаў. Значнасць даследавання павялічвае аналіз аграрнай акупацыйнай палітыкі на тэрыторыі Беларусі, якая была ўключана германскімі ўладамі ў склад іншых адміністрацыйных структур. Так, у акрузе «Беласток» разглядаецца дзейнасць Гродзенскага і Ваўкавыскага крайкамісарыятаў, падзеленых на амсткамісарыяты. Скрупулёзны аналіз структуры акупацыйнага рэжыму, яго аграрнай палітыкі дазволіў аўтару вызначыць асноўныя тыпы ваенна-зісанамічных фарміраванняў, установіць іх прямую сувязь з акупацыйнымі адміністрацыйнымі органамі, вызначыць ваенна-зісанамічны характар іх дзейнасці, накіраваны на ваенна-каланіяльную эксплуатацыю і рабаванне беларускай вёскі [8]. Аднак, як спрэядліва падкрэслівае А.А. Фактаровіч, ягледзячы на пралагандысцкое забеспячэнне, лавіраванне, гвалт і тэрор, акупанты не атрымалі больш паловы разлічваемай сельскагаспадарчай прадукцыі. Асноўнымі фактарамі правалу аграрнай палітыкі нямецкіх улад былі негатыўнае стаўленне насельніцтва да захопнікаў, супраціўленне акупацыйным мерапрыемствам, пастаянна ўзрастаючы партызанскі рух. Акцэнтуючы асноўную ўвагу на паказе палітыкі рабавання сельскай гаспадаркі Беларусі, вывазе аграрнай прадукцыі, дзейнасці партызанскіх сіл па зрыву планаў акупантатаў, аўтар фрагментарна асвятляе непасрэдныя сельскагаспадарчыя мерапрыемствы акупацыйных улад. Па-за ўвагай даследчыка заста-

лася і дзейнасць некаторых эканамічных структур захопнікаў, у прыватнасці, фарміраванняў Тодта, якія з самага пачатку дзеянічалі ў складзе групы арміі «Цэнтр».

Становішча гаспадаркі Беларусі ў перыяд германскай акупацыі раскрываецца ў спецыяльным раздзеле манаграфіі Г.І. Аляхновіч [9]. Асвятляючы планы нацысцкага кіраўніцтва па выкарыстанні прыродных рэсурсаў рэспублікі, аўтар у агульным плане характарызуе асноўныя накірункі аграрнай акупацыйнай палітыкі, не раскрываючы ўсіх яе форм і сродкаў. У кнізе падаецца перыядызацыя эканамічнай палітыкі захопнікаў на тэрыторыі Беларусі, якая неістотна адрозніваецца ад перыядызацыі А.А. Фактаровіча.

Агульная характарыстыка акупацыйнага рэжыму на тэрыторыі Беларусі змяшчаецца ў абагульняючых працах «Очерки истории Коммунистической партии Белоруссии (1921–1966)», «Гісторыя Беларускай ССР» (Т. 4). Хоць у названых выданнях асноўнае месца адводзілася раскрыццю ролі партыйных органаў у станаўленні і развіцці партызанскага руху і падпольнай барацьбы, пэўная ўвага ўдзялялася і пытанням палітыкі германскіх улад на акупіраванай тэрыторыі [10]. Так, у 4-м томе «Гісторыі Беларускай ССР» выдзелены асобныя параграфы, прысвечаныя акупацыйнаму рэжыму. Падрыхтаваныя рознымі аўтарамі, яны адрозніваюцца крыніцазнаўчай базай, навізной падаляемага матэрыялу. Так, у параграфах, падрыхтаваных В.П. Раманоўскім («Устанаўленне акупацыйнага рэжыму») [10, с. 177–184], І.С. Краўчанкам і Р.Р. Кручком («Фашысцкі новы парадак – рэжым крывавага тэрору») [10, с. 250–263] у асноўным прыведзены абагульненныя звесткі, раней апублікованыя ў разнастайных крыніцах. Увядзеннем новых звестак характарызуецца параграф К.І. Дамарада «Зрыў нямецка-фашысцкай мабілізацыі ў Беларускую краёвую абарону», пабудаваны пераважна на архіўных крыніцах.

Нацысцкая акупацыйная палітыка ўключала ў сябе разнастайныя мерапрыемствы, як доўгатэрміновыя, перспектывныя, так і кароткачасовыя, якія выкарыстоўваліся пэўны працежак часу. Мерапрыемствы, якія праводзілі акупанты, былі накіраваны на выкананне ваенна-палітычных і гаспадарчых мэтаў. Немалаважнае значэнне мелі і спецыфічныя задачы, якія выцякалі з сутнасці нацысцкай ідэалогіі. Састаўной часткай акупацыйнай палітыкі ў адносінах да беларускага народа была палітыка генацыду, тэарэтычнай асновай для абрэгунтавання якой з'яўлялася расісцкая тэорыя аб непаўнацэннасці іншых народаў і выключнай ролі германскай нацыі. Асноўнымі метадамі знішчэння былі сістэматычныя акцыі масавых расстрэлаў камуністаў, камсамольцаў, кіруючых работнікаў, прадстаўнікоў яўрэйскай нацыянальнасці, мірнага насельніцтва пад лозунгам барацьбы з партызанамі. Галоўную ролю ў барацьбе за «жыццёвую прастору» акупацыйныя ўлады адводзілі спецыяльным лагерам, якія ў сістэме кіравання захопленымі тэрыторыямі Беларусі з'яўляліся асноўным сродкам падаўлення ўсіх апазіцыйных элементаў, рэпрэсій і генацыду.

У 1984 г. убачыла свет буйная калектывная праца беларускіх навукоўцаў, непасрэдна прысвечаная разглядаемай тэматыцы, – «Нацыстская политика геноцида и выжженной земли в Белоруссии» [11]. У выніку карпатлівой працы аўтарскаму калектыву пад кіраўніцтвам В.П. Раманоўскага ўдалося прааналізаваць і абагульніць вялікую колькасць матэрыялаў, фактаў, звестак. Аснову кнігі склалі матэрыялы Надзвычайнай дзяржаўнай камісіі па расследаванні злачынстваў нямецка-фашысцкіх захопнікаў і іх саўдзельнікаў на тэрыторыі Беларусі, архіўныя матэрыялы, а таксама матэрыялы спецыяльнай рэспубліканскай камісіі, створанай з нагоды ўзвядзення мемарыяльна-

та комплексу «Хатынь». Навуковы харкторы выдання ўзмацняюць уступныя ёсцікулы да раздзелаў, у якіх раскрываецца сутнасць акупацыйнага рэжыму, пазнаваецца практичнае ажыццяўленне планаў германскага камандавання ў дачыненні да тэрыторыі Беларусі. Злачынныя дзеянні акупантатаў ілюструюць сімешчаныя ў кнізе фотаматэрыялы. У спецыяльным раздзеле даследавання тэза водзіцца пералік найбольш буйных нацысцкіх лагераў, без вызначэння іх тэглогіі, асаблівасцей функцыянування, раскрываецца механізм знішчэння ў савецкіх людзей.

Акупацыйны рэжым, сутнасць нацысцкай палітыкі ў дачыненні да беларускага народа раскрыты ў трохтомніку «Всенародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны». Аб'яднаныя намаганні гісторыкаў – ветэранаў вайны і навукоўцаў маладэйшай генерацыі дазволілі падрабязна, з разбіўкай на перыяды, атланалізаваць структуру акупацыйных улад, мерапрыемствы, якія праводзілі панты, іх асноўныя вынікі. У прыватнасці, харкторызуючы акупацыйны апарат, навукоўцы выдзяляюць ваенныя і грамадзянскія органы кіравання, якія з'яўляюцца на ваенна-паліцыйскія сілы агульнай колькасцю ў 1942 г. каля 160 тысяч чалавек, без уліку рэгулярных часцей, выклікаемых з фронту [12]. У справядліва падкрэсліваюць аўтары, аснову акупацыйнай стратэгіі складае палітыка генацыду, накіраваная на фізічнае знішчэнне савецкіх людзей, эксплуатацыю прамысловасці і сельскай гаспадаркі, працоўных рэурсаў Беларусі, у тым ліку і вываз беларускага насельніцтва ў Германію. Ваенна-эканамічныя інстрацыйныя функцыі на тэрыторыі, кантролюемай групай армій «Энтр», выконвалі створаныя вермахтам палявыя і мясцовыя камендатуры. У 1942 г. налічвалася 11 палявых, 23 мясцовыя камендатуры, 8 груп тайнай паліцыі (БГПФ), 20 перыферыйных каманд, а таксама разгалінуваны паліцыйскі апарат [12]. Аналізуочы палітыку акупантатаў у 1943 г. гісторыкі адзначаюць узмацненне акупацыйнага рэжыму.

Пасля заходу Германіяй Беларусі пад акупацыяй апынулася шматмільённае насельніцтва рэспублікі, сацыяльна-эканамічнае і прававое становішча якога рэзка змянілася. Усталявалася сістэма непасрэднага канцлеру жыхароў Беларусі з акупацыйнымі ўладамі праз знаходжанне ў населеных пунктах ваенних камендатур, паліцыйскіх гарнізонаў, раённых і гарадскіх судаў і г.д. Палітыка акупантатаў у дачыненні да беларускага насельніцтва мела шматвектарны харктор і закранала розныя сферы эканомікі, адукцыі, аховы здароўя, культуры і рэлігіі. Аднак, нягледзячы на тое, што праблема, што зменнага жыцця насельніцтва ва ўмовах акупацыі дазволіла больш глыбока з'яніць глабальныя працэсы і іх трансфармацыю на лакальным узроўні, тэма стала прыярытэтным накірункам у даследаваннях гісторыкаў. Згодна з тэатрыйнымі ўстаноўкамі, жыццё розных катэгорый насельніцтва на акупіраванай тэрыторыі разглядалася ў савецкай гісторыяграфіі як штодзённае змаганне з ворагам. Харкторнай рысай у савецкай ваенай гісторыяграфіі сталі паказ станоўчага вопыту насельніцтва і ідэалізацыя партызанскага жыцця. Прыкладам такога падыходу служаць працы А.І. Залескага прысвечаныя побыту сялян у гады Вялікай Айчыннай вайны. Некаторыя з іх даследаванняў былі выкладзены аўтарам у асобных артыкулах. У 1960 г. гісторык апублікаваў манографію «Быт беларускіх сялян у партызанскім краі», у якой на прыкладзе аднаго сельсавета харкторызуе працэсы, якія развіваліся па ўсіх накірунках матэрыяльнага грамадскага сярэдняга быту на акупіраванай тэрыторыі. Крыніцавую базу кнігі склалі матэ-

рыялы, сабраныя ў час экспедыцыі. Вынікам дадатковага даследавання праблемы сталі выдадзеная аўтарам у 1962 г. манаграфія «В партызанских краях и зонах» і абароненая ў 1963 г. доктарская дысертацыя [13].

Дзейнасць у гады акупацыі устаноў адукацыі разглядаецца ў шэрагу прац П.М. Кабрынца [14]. Тэма функцыянявання легальных навучальных устаноў, адкрытых акупацыйнымі ўладамі, закраналася ім толькі ў сувязі з даследаваннем гісторыі савецкай школы ў партызанскіх зонах. Згодна з існаваўшымі метадалагічнымі падыходамі дзейнасць акупацыйных структур у сферы адукацыі характарызавалася толькі негатывна. Пры аналізе адукацыйнай ситуацыі на беларускіх землях у гады Вялікай Айчыннай вайны звяртае на сябе ўвагу манаграфія С.А. Умрэйкі, А.І. Залескага, П.М. Кабрынца «Патріотізм учителей и школьніков Беларуссии в борьбе против немецко-фашистских оккупантов». Грунтоўна раскрываючы дзейнасць савецкай школы ва ўмовах акупацыі, аўтары звярнулі ўвагу і на школьнью палітыку акупантав, асвятлілі працэс знішчэння савецкіх школьнікаў, забойства настаўнікаў і вучняў, пропагандысцкія мерапрыемствы захопнікаў. Аднак, высновы аўтараў не даюць поўнага ўяўлення аб усёй складанасці станаўлення і развіцця адукацыйнай сістэмы на тэрыторыі Беларусі ў гады вайны. У першую чаргу гэта датычыцца асаблівасцей школьнай палітыкі германскіх улад у розных зонах акупацыі. У манаграфіі на яе паказ адведзена ўсяго 12 старонак.

Істотним дапайеннем для разумення сутнасці рэжыму, устаноўленага акупантамі, з'яўляюцца артыкулы, змешчаныя ў энцыклапедычных выданнях. Напрыклад, у Энцыклапедыі «Беларусь у Вялікай Айчыннай вайне 1941–1945 гг.» утрымліваецца больш за 50 артыкулаў. Па падліках К.І. Ко-зака больш паловы з іх прысвечаны карным экспедыцыям, 20% – лагерам прымусовага ўтрымання і толькі 7% раскрываюць структуру акупацыйнага рэжыму [2, с. 27].

Такім чынам, у савецкі перыяд айчыннымі гісторыкамі была праведзеная значная праца па вывучэнні акупацыйнага рэжыму. Аналіз літаратуры паказвае, што асноўная ўвага даследчыкамі надавалася раскрыццю сутнасці акупацыйнай палітыкі, накіраванай на рабаванне народнай гаспадаркі, фізічнага знішчэнне насельніцтва акупіраваных тэрыторый. У рэчышчы існуючай у савецкай гістарыграфіі канцепцыі асвятлення гісторыі Беларусі перыяду на-мецкай акупацыі характарыстыка акупацыйнага рэжыму, у першую частку злачынстваў, здзейсненых захопнікамі, з'яўлялася фонам для паказа арганізаванага Камуністычнай партыяй шырокага супраціўлення акупіраванай тэрыторый. Канкрэтныя формы акупацыйнага рэжыму асаблівасці палітыкі захопнікаў у розных сферах асвятляліся лаканічна і давалі поўнага ўяўлення аб складаных працэсах акупацыі. Па-за ўвага даследчыкаў заставалася праблема генацыду яўрэйскага насельніцтва, прэ-важоўка становішча беларусаў, гісторыя асобых лагераў і іншыя пытанні.

ЛІТЕРАТУРА

1. **Беларусь у гады Вялікай Айчыннай вайны: Праблемы гісторыяграфікініцазнаўства:** зб. артыкулаў / Ін-т гісторыі НАН Беларусі; наука. сэсія. Я.С. Паўлаў, А.М. Літвін. – Мінск: Бел. наука, 1999. – 253 с.
 2. **Козак, К.И.** Германский оккупационный режим на территории Беларуси. 1941–1944 гг.: Историография и источники / К.И. Козак; под ред. А.А. Коваленка. – Минск: БГУ, 2006. – 268 с.
 3. **Панамарэнка, П.К.** Партизанскі рух у Вялікай Айчыннай вайне / П.К. Панамарэнка. – М.: Савецкая Беларусь, 1943. – С. 88.

- Судебный процесс по делу о злодеяниях, совершенных немецко-фашистскими захватчиками в Белорусской ССР (15–29 ноября 1946 г.). – Минск: Госиздат БССР, 1947. – С. 6, 461.
- Цанава, Л.Ф. Всеноародная партизанская война в Белоруссии против фашистских захватчиков / Л.Ф. Цанава. – Минск: Госиздат БССР, 1950. – 1053 с.
- Немецко-фашистский оккупационный режим (1941–1944 гг.): сб. статей / под общ. ред. Е.А. Болтина. – М.: Политиздат, 1965. – 388 с.
- Раманоўскі, В.П. Саўдзельнікі ў злачынствах / В.П. Раманоўскі. – Мінск: Беларусь, 1964. – С. 41–75.
- Факторович, А.А. Крах аграрной политики немецко-фашистских оккупантов в Белоруссии / А.А. Факторович. – Минск: Наука и техника, 1979. – С. 17, 19, 24–28, 54–58.
- Олехнович, Г.И. Экономика Белоруссии в условиях Великой Отечественной войны (1941–1945) / Г.И. Олехнович. – Минск: БГУ, 1982. – 174 с.
- Гісторыя Беларускай ССР: у 5 т. / Акад. наук БССР. Ін-т гісторыі. – Мінск: Наука і тэхніка, 1972–1975 гг. – Т. 4: Беларусь напярэдадні і ў гады Вялікай Айчыннай вайны Савецкага Саюза (1938–1945 гг.) / рэдкал.: I.M. Ігнаценка (старшыня) і ш. – 1975. – 640 с.
- Нацистская политика геноцида и выжженной земли в Белоруссии. 1941–1944 / Ин-т истории партии при ЦК КПБ; авт. В.Ф. Романовский и др. – Минск: Беларусь, 1984. – 271 с.
- Всеноародная борьба в Белоруссии против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: в 3 т. / Ин-т истории партии при ЦК КПБ – фил. Ин-та марксизма-ленинизма при ЦК КПСС; гл. редактор: А.Т. Кузьмин (пред.) и др. – Минск: Беларусь, 1983–1985. – Т. 1. – 1983. – С. 173.
- Залесский, А.И. В партизанских краях и зонах. Патриотический подвиг советского крестьянства в тылу врага (1941–1944 гг.) / А.И. Залесский. – М.: Соцэкиз, 1962. – 397 с.
- Кобринец, П.Н. Школа, учитель и учащийся Белоруссии в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.): автореф. ... дис. канд. пед. наук: 13.00.01 / П.Н. Кобринец; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1972. – 20 с.

S U M M A R Y

The author analyses the works of home historians dealing with the history of the occupation regime and its consequences on the territory of Belarus in 1941–1944. The analysis carried out testifies to the fact that major attention of the researchers during the Soviet period was paid to the revealing of the main point of the occupation policy, constituent part of which was to plunder the national economy and destroy the population physically. The character of the occupation regime was a background to show wide resistance organized by the Communist Party at the rear of the German troops. Specific forms of the regime's peculiarities of its manifestation in different spheres were covered fragmentarily. Many aspects of the problem including genocide of the Jewish population, legal status of the population of the occupied regions, the history of the concentration camps did not interest Belarusian scientists.

вступила в редакцию 18.11.2007